

ЗВЯЗДА

ОРГАН ЦК І МЕНСКАГА АБКМА КП(б)Б

№ 194 (6170) 22 жніўня 1938 г., панядзелак ЦЕНА 10 КАП.

НОВАЕ ПАПАЎНЕННЕ Ў АРМІЮ КРАІНЫ СОЦЫЯЛІЗМА

Учора былі апублікаваны загады Народнага камісара абароны, маршала Савецкага Саюза таварыша К. Е. Варашылава «Аб звальненні з рады РЧА ў доўгатэрміновы водпуск рэдакцыя і малодшага каманднага і начальніцкага састава тэрміновай службы» і «Аб чарговым прызыве ў РЧА».

Сыны нашай пачаўшай рэвалюцыі — рабнікі Вялікага Кастрычніка, якія нарадзіліся ў 1917 годзе, а таксама палова прызывага контынгента 1918 года прызываюцца ў Чырвоную Армію, каб з вытоўкай і рукамі выканаць свой свяшчэнны доўг па абароне граніц нашай вялікай сацыялістычнай радзімы.

Савецкая моладзь у рэвалюцыі часаме была прызыву ў рады Чырвонай Арміі. Маладыя людзі, гарачыя патрыёты нашай радзімы, добра ведаючы, што Чырвоная Армія з'яўляецца баявой і палітычнай школай, што служыць у яе радак — вялікі гонар. Чырвоная Армія — плод ад плочі, кроў ад крыві з'яўляецца народнай. Восем чаму кожны грамадзянін Савецкага Саюза гадоў у любую мінуўшчыну, па першаму закляўшы партыі і ўрада, стаць на абарону першай ў свеце сацыялістычнай дзяржавы.

Моладзь нашай краіны не ведае жахаў царскай рэкрутчыны, Старэйшае пакаленне добра памятае, як праходзіў прызыв у царскую армію. Стогнам, плачам і народным горам заўважліся гарады і вёскі царскай Расіі. Гарэлкай, картамі, разбоек — вось чым сустрэчалі прызыву ў армію. Цяжка было навабранцам у казарме. Служба была поўна нечувальных злодзей. Салдат садзілі ў цёмны карцар, ставілі пад ружжо, яго абвіталі царскія дзяржжорды. Гэта канула ў вечнасць разам з капіталістычным ладам.

Увесь шчаслівы савецкі народ рыхтуецца да прызыву ў Чырвоную Армію, як да вялікага ўсенароднага свята. Наша моладзь — прызыўнікі — адначасна падрыхтоўвае да прызыву бліскучымі вытворчымі паказальнікамі. На гомацкіх паравозааромных заводах прызыўнікі, фрезэршчыкі механічнага цэха, комасолот тав. Наробутоў свай дэбнае залатне выконвае на 211 проц. Лепшы стэхана-вельселеар вагонага поха тав. Боляк кожны дзень выконвае норму на 300 і больш процантаў. На «Асінторфе» прызыўнік-токач тав. Іванушка ўжо два месяцы падраб перавыконвае свой вытворчы план. Разам з ім дзесяткі прызыўнікаў паказваюць выдатныя прыклады стэханавыскай работы. На менскім вагонааромным заводзе імя Мяснікова больш 70 проц. прызыўнікаў з'яўляюцца лепшымі стэханарамі.

Чырвоная Армія і Ваенна-Марскі Флот атрымліваюць пісьменнае, фізічна здоравае папаўненне. Прызыўнікі — гэта не толькі гарачыя патрыёты нашай радзімы, але і фізічна здаровыя, мужныя, бесстрашныя сыны савецкага народа. Данія, сабраная ў апошнія год, паказвае, што ў параўнанні з навабранцамі царскай арміі рост нашых прызыўнікаў павялічыўся ў сярэднім на 4 сантыметры, вага — на 5 кг, і акружнасць грудной клеткі — на 6 сантыметраў.

Новае папаўненне — маладыя рабочыя, калгаснікі, савецкія інтэлігентныя — лаўно ўжо выбралі сабе ваенную прафесію і годзі аваловалі складанай ваеннай тэхніцы. Сярод прызыўнікаў — тысячы меткіх стралкоў-снайпершчых, пільнершчых, парашуцістаў, вадзіцельшчых танкаў і іншых баявых машын Паволье пільнершчых паву, у сталіцы БССР — Менску — сярод прызыўнікаў сотні варажанаўскіх стралкоў дзесяткі пільнершчых, парашуцістаў, 755 значністаў

ГПА. Усе яны аваловалі ваеннай справы без адрыву ад вытворчасці. Прызыву ў РЧА ў гэтым годзе праходзіць у напружанай міжнароднай абстаноўцы. Азвэрэлыя фашысты — варвары і мракабесы бітлітэна заплываюць народнай крывію зямлі Іспаніі і Кітая. Фашысцкія агрэсары распальваюць сусветную вайну, рыхтуючы яе ў першую чаргу супроць бальшэвіцкіх працоўных усяго свету — супроць Савецкага Саюза. Падзеі на нашых далёкаўсходніх граніцах ярака пацвярджаюць, што мы павінны быць заўбеды на-чаку. Мы вайны не хочам, але заўбеды гатовы адбыць ворага, калі ён пасягне на нашу свяшчэнную зямлю. Зарываюцца японскія самураі ўжо адлучы сакрушальную сілу Чырвонай Арміі. Няхай жа памянаць назаўбеды фашысцкія агрэсары, што калі яны пасмеюць парушыць граніцы СССР, то Чырвоная Армія ў любым месцы, будзь то на ўсходзе або на захадзе, бітлітэна разгроміць ворага іна зямлі, і ў паветры, і на моры.

Увесь савецкі народ зорка сацыялізаваўся за гарачай абаронай далёкаўсходніх граніц ад японскіх самураі. Сочачы за падзеямі на Далёкім Усходзе, тысячы патрыётаў, верных сыноў савецкага народа заўважлі аб сваім жадаанні ўліцца ў рады Чырвонай Арміі, каб разам з байцамі Чырвона-сібіянскага Далёкаўсходняга Фронта абараняць граніцы Савецкага Саюза.

Малады патрыёт 1919 года нараджэны, калгаснік калгаса імя Молатава, Чарнінскага сельсавета, Магілёўскай вобласці, Чарэкоў Вадзімер у адказ на нагучую праважыню японскай ваеншчыны ў сваім пісьме на імя камандуючага Далёкаўсходнім Чырвона-сібіянскім фронтам тав. Блюхера пісаў: «У адказ на нагучую праважыню японскіх самураіў жадаю дагаворыцца ўваходзіць у рады Далёкаўсходняга Чырвона-сібіянскага Фронта і замяніць тых байцоў, якія гарачна загінулі ў часе сутычкі з японскімі бандытамі». У гэтых простых словах маладога патрыёта, калгасніка тав. Чарыкова выказаны думкі і пачуцці ўсяго многамільянага савецкага народа.

БССР з'яўляецца фарпостам вялікага Савецкага Саюза на яго захадных граніцах. Беларускі народ разам з слаўнымі пагранічнікамі зорка ахоўвае граніцы нашай радзімы. Кожны працоўны рэспублікі ўвядамляе ўсё адказнае, якая выпякае з пагранічнага аддзялення Беларускай і свята захоўвае ўказанне таварыша Сталіна аб капіталістычным акружэнні.

Партыйныя, комсомольскія, савецкія і прафсаюзныя арганізацыі, рыхтуючыся да прызыву, павінны ўважліва ўсё адказнае, якая ўважліва на іх. У гэтым годзе прызыву трэба прасвешчаць брата і арганізаваць. Трэба варажана заняцца падрыхтоўкай памяшканняў для прызыўных камісій, іх абсталяваннем.

Новае папаўненне Чырвонай Арміі павінна быць пагалоўна пісьменным. У астаўшыя дні партыйныя і комсомольскія арганізацыі павінны яшчэ раз правесці пісьменнасць прызыўнікаў і дапамачы ім павясці агульнаадукацыйны ўрочышч.

Савецкі народ любіць сваю Чырвоную Армію. Ён асабліва яе пераплакаваў тэхніку, пасле ў яе рады лепшых сваіх сыноў. Доблесныя сыны нашай радзімы, байцы, камандыры і падпартыйнікі з гонарам выконваюць свой свяшчэнны доўг грамадзян СССР — зорка абаронаючы граніцы вялікага Савецкага Саюза.

Прыгоўна нашай краіны аскажыла і ўстаўлена глядзючы ў будучыню, бо краіну сацыялізма абаронае доблесная і непераможная Чырвоная Армія, якой кіруе слаўная партыя большэвікоў на чале з найвялікшым чалавечым нашай эпохі — любімым прывадным працоўных усяго свету таварышам Сталіным.

Незадаволенне працае і ў рады членаў фашысцкіх арганізацый, усе больш губляючы сваіх прыхільнікаў. У пасёлку Мехлах арганізацыя «СА» (штурмавыя атрады) налічвала яшчэ поўгода назад 400 чалавек, цяпер — толькі 64. Не гледзячы на жорсткі тэрор, акты фашысцкіх арганізацый разгортваюць шырокую актывістскую працаваду. Лістоўкі супроць шчэных мерапрыемстваў Гітлера карыстаюцца вялікім поспехам. (БЕЛТА).

ДРУГАЯ СЕСІЯ ВЯРХОЎНАГА СОВЕТА СССР 1-га СКЛІКАННЯ

ІНФАРМАЦЫЙНАЕ ПАВЕДАМЛЕННЕ АБ ПАСЯДЖЭННІ СОВЕТА САЮЗА 21 жніўня 1938 г.

Учора, 21 жніўня, у 11 гадзін дня, у зале пасяджэння Вярхоўнага Савета СССР, у Крэмлi, адбылося восьмае пасяджэнне Савета Саюза.

Старшынства Старшыня Савета Саюза депутат Андрэў А. А.

У парадку дня — спрэчка па дакладу аб працы аэкона «Аб дзяржаўным палатку на коней аднаасобных гаспадарак».

У спрэчках выступілі дэпутаты Мельнікў Р. Е. (Смаленская сельская акруга, Смаленская вобласць), Сабераў М. С. (Сергачэўская акруга, Горкаўская вобласць), Тронін А. В. (Можыгінская акруга, Удмурцкая АССР), Емоў А. С. (Будзёўская акруга, Орджаўнікідзэўскі край), Лёліна Н. С. (Асіпавіцкая акруга, Беларуска АССР), Сніліноў Ф. М. (Мілераўская акруга, Раставская вобласць), Палыкоў Ф. І. (Раванская сельская акруга, Раванская вобласць), Немчына П. І. (Распапоўская акруга, Варонежская вобласць), Салава Е. С. (Курская сельская акруга, Курская вобласць) і

Фомін Р. А. (Бранская акруга, Орлоўская вобласць). Па сканчэнні спрэчак Совет Саюза заслухоўвае заключнае слова дэкладчыка — дэпутата Угарова А. І. Затым Совет Саюза пераходзіць да галасавання і зацвярджання «Закона аб дзяржаўным палатку на коней аднаасобных гаспадарак». Совет Саюза аднагалосна зацвярджае «Закон аб дзяржаўным палатку на коней аднаасобных гаспадарак».

Па прапанове дэпутата Гудова І. І. Совет Саюза прымае пастановау — заслухаць і абмеркаваць абме п'ятое пытанне парадку дня Сесіі — Аб Усеазаонай сельскагаспадарчай выстаўцы, а таксама восьмае пытанне парадку дня — Аб Указах Прэзідыума Вярхоўнага Савета СССР, прынятых у перыяд паміж Першай і Другой Сесіямі і належаючых зацвярджэнню Вярхоўнага Савета СССР, — на сумесным пасяджэнні Савета Саюза і Савета Нацыянальнасцей.

ІНФАРМАЦЫЙНАЕ ПАВЕДАМЛЕННЕ АБ СУМЕСНЫМ ПАСЯДЖЭННІ СОВЕТА САЮЗА І СОВЕТА НАЦЫЯНАЛЬНАСЦЕЙ 21 жніўня 1938 года

Учора, 21 жніўня, у 6 гадзін вечара, у зале пасяджэння Вярхоўнага Савета СССР, у Крэмлi, адбылося пятае, заключнае сумеснае пасяджэнне Савета Саюза і Савета Нацыянальнасцей.

Старшынства — Старшыня Савета Нацыянальнасцей дэпутат Швернін Н. М.

Вярхоўны Совет СССР прытупае да разгляду абмега пытання парадку дня Сесіі — Аб Усеазаонай сельскагаспадарчай выстаўцы, унесенага ў Вярхоўны Совет СССР ад групы дэпутатаў Украінскай Савецкай Сацыялістычнай Рэспублікі.

З дакладам на гэтым пытанню выступіў дэпутат Хрушчоў Н. С.

Пасля даклада тав. Хрушчоў Вярхоўны Совет СССР пераходзіць да спрэчак.

У спрэчках выступілі дэпутаты Берыў Л. П. (Тбіліска-Сталінская акруга, Грузыянская АССР), Марын Д. Ф. (Мазырская гарадская акруга, Беларуска АССР), Нараткоў С. К. (Ібрагінска акруга, Чувашская АССР), Юрын Т. А. (Орджаўнікідзэўская акруга, РСФСР), Копуспаў Ш. (Алма-Атінская сельская акруга, Казахская ССР), Намеснік Народнага Камісара Земляробства СССР тав. Венедзіктаў І. А. і дэпутат Ціцін Н. В. (Тарская акруга, Омская вобласць).

Пасля прамовы дэпутата Ціціна спрэчка спыняюцца і Вярхоўны Совет СССР заслухоўвае заключнае слова дэкладчыка — дэпутата Хрушчоў Н. С.

Вярхоўны Совет СССР прытупае да галасавання праекта закона «Аб Усеазаонай сельскагаспадарчай выстаўцы». Раздзельным галасаваннем па палатах Вярхоўны Совет СССР аднагалосна зацвярджае «Закон аб Усеазаонай сельскагаспадарчай выстаўцы». Затым Вярхоўны Совет СССР пераходзіць да разгляду восьмага пытання парадку дня Сесіі — Аб Указах Прэзідыума Вярхоўнага Савета СССР, прынятых у перыяд паміж Першай і Другой Сесіямі і належаючых зацвярджэнню Вярхоўнага Савета СССР.

З дакладам на гэтым пытанню выступіў Сакратар Прэзідыума Вярхоўнага Савета СССР дэпутат Горн А. Ф. Тав. Горн паведамляе, што ў перыяд паміж Першай і Другой Сесіямі былім батракам, беднякам, сярэднякам, а зараз калгаснікам, рэальна адчуваемыя матэрыяльныя выгоды, паказала на практыцы шлях да сапраўднага культурнага жыцця, шлях далучэння да актыўнага палітычнага жыцця.

Непазавална змянілася аблічча удмурцкай вёскі. Высяцця радзельніччых, будуюцца клубы, хаты-чыталыні, чырвоныя куцкі. Іх сотні ў нашай рэспубліцы. Вёска ўсё больш і больш прымае казачтва гаворыць дэпутат Сніліноў Ф. М. — Голад і жаброттва сялян адшлі ў даўнасць. Калектыўная праца і выаваляная зямля нясуць багачце і культурнае асцяжэнне. Усё больш зямля і культурным становішча жыцця калгаснікаў. Данскае казачтва — новае, савецкае казачтва, безавецна аддаанае комуністычнай партыі і правядуру народу таварышу Сталіну — заўбеды будзе верна.

Найпрырэйшыя масы калгаснага сялянства разумуюць, што іх замонае, культурнае і шчаслівае жыццё непераварыма звязана з ростам і ўмацаваннем зароднай гаспадаркі і абароны вялікага Саюза Савецкіх Сацыялістычных Рэспублік. Сяляне-калгаснікі ўвядамляюць значнае дзяржаўнае заклад і таму першай заважлівасцю жыцця выказанне ўсіх сваіх абавязанстваў перад савецкай дзяржавай.

Першым выступіў дэпутат Мельнікў Р. Е. Ён падкрэслівае вялікае значэнне ўнесенага Камісіяй Законадальных Меркаванняў Савета Саюза праекта закона «Аб дзяржаўным палатку на коней аднаасобных гаспадарак». Гэты законнаракет з'яўляецца выражэннем сталінскай палітыкі партыі і ўрада, накіраванай да ўзмацнення ўмацавання калгасаў, іх далейшага росквіту.

Найпрырэйшыя масы калгаснага сялянства разумуюць, што іх замонае, культурнае і шчаслівае жыццё непераварыма звязана з ростам і ўмацаваннем зароднай гаспадаркі і абароны вялікага Саюза Савецкіх Сацыялістычных Рэспублік. Сяляне-калгаснікі ўвядамляюць значнае дзяржаўнае заклад і таму першай заважлівасцю жыцця выказанне ўсіх сваіх абавязанстваў перад савецкай дзяржавай.

Праект закона «Аб дзяржаўным палатку на коней аднаасобных гаспадарак», які ўнесён на абмеркаванне Сесіі Вярхоўнага Савета, адказвае паказанням калгаснікаў. Закон палкавае капец спекуляцыйнаму назыве аднаасобных гаспадарак, будзе салвэцічна яшчэ большаму ўмацаванню сацыялістычнага земляробства.

— Я, як старшыня калгаса, — гаворыць выступіўшы затым дэпутат Сабераў М. С., — цалкам і поўнаццо адраб і падтрымліваю прадстаўлены на зацвярджэнне Сесіі Вярхоўнага Савета праект закона «Аб дзяржаўным палатку на коней аднаасобных гаспадарак».

Тав. Сабераў расказавае аб выдатных перамогах калгаснага будаўніцтва, прыводзіць ярыя прыклады з жыцця калгаса «Алма», Сергачэўскага раёна, Горкаўскай вобласці. Да рэвалюцыі тут сяліра атрымлівалі 6—7 цэнтнераў з гектара. Сёлетні гол у гэтым раёне лічыцца засушлівым, але калгаснікі чакаюць ураджаю ў 15—16 цэнтнераў з гектара.

— Наша зямля стала радзіцц пекальнаму, — гаворыць пад аплывамента дэпутатаў і гэсцей тав. Сабераў. — Няхай не думачы ворагі ўнутраны і знешняы рабці замах на наша шчаслівае жыццё. Калгаснікі ведаюць, што жыць добра, жыць весела можна толькі ў калгасе. А калгаснікі хочуч жыць добра, А раз яны хочуч жыць добра, то ніхто не адліме ў калгаснікі іх добрае жыццё.

Выступае дэпутат Тронін А. В.

— Закон «Аб дзяржаўным палатку на коней аднаасобных гаспадарак» сустрэне поўнае адабрэне многамільянных мас калгаснага сялянства. Перамога калгаснага ладу паказала

Прэзідыум Вярхоўнага Савета СССР выдуў наступныя Указы, належаючы зацвярджэнню Вярхоўнага Савета СССР:

аб амістэі ў азнаменаванне 20-годдзя Рабоча-Сялянскай Чырвонай Арміі; аб аслабленні ад пасад Народных Камісараў СССР — А. В. Вакуліна, Н. І. Пахомава, М. В. Палова, А. Д. Брускіна, А. Л. Гілінокага; аб назначэнні тав. Л. М. Кагановіча Народным Камісарам Шляхоў Зносін па сумяшчэнню з работай Народнага Камісара Цяжкай Прамысловасці, тав. Н. І. Ежова — Народным Камісарам Волгана Транспарта па сумяшчэнню з работай Народнага Камісара Унутраных спраў, тав. С. Е. Скрыннікава — Народным Камісарам Загатавак, тав. В. К. Львова — Народным Камісарам Машынабудуўніцтва, тав. І. Г. Кабанова — Народным Камісарам Харчовай Прамысловасці;

аб назначэнні тав. Л. М. Кагановіча Намеснікам Старшыні Савета Народных Камісараў СССР з пакіданнем яго Народным Камісарам Цяжкай Прамысловасці і Народным Камісарам Шляхоў Зносін;

аб утварэнні ў саставе РСФСР Мурманскай вобласці і ў саставе Украінскай ССР — Сталінскай і Варашылаўградскай абласцей.

Па сканчэнні даклада тав. Горкіна Вярхоўны Совет СССР пераходзіць да галасавання і зацвярджання Указаў Прэзідыума Вярхоўнага Савета СССР, прынятых у перыяд паміж Першай і Другой Сесіямі і належаючых зацвярджэнню Вярхоўнага Савета СССР, і аднагалосна зацвярджае іх.

Раздзельным галасаваннем па палатах Вярхоўны Совет СССР аднагалосна прымае пастановау аб амене і далучэнні артыкулаў 22 і 23 Канстытуцыі (асноўнага закона) СССР, у сувязі з рашэннямі Прэзідыума Вярхоўнага Савета СССР.

Старшынстваючы — Старшыня Савета Нацыянальнасцей дэпутат Швернін Н. М. паведамляе, што парадка дня Другой Сесіі вычарпаны, і абавязчае Другую Сесію Вярхоўнага Савета СССР закрыта.

васці і Народным Камісарам Шляхоў Зносін; аб утварэнні ў саставе РСФСР Мурманскай вобласці і ў саставе Украінскай ССР — Сталінскай і Варашылаўградскай абласцей.

Па сканчэнні даклада тав. Горкіна Вярхоўны Совет СССР пераходзіць да галасавання і зацвярджання Указаў Прэзідыума Вярхоўнага Савета СССР, прынятых у перыяд паміж Першай і Другой Сесіямі і належаючых зацвярджэнню Вярхоўнага Савета СССР, і аднагалосна зацвярджае іх.

Раздзельным галасаваннем па палатах Вярхоўны Совет СССР аднагалосна прымае пастановау аб амене і далучэнні артыкулаў 22 і 23 Канстытуцыі (асноўнага закона) СССР, у сувязі з рашэннямі Прэзідыума Вярхоўнага Савета СССР.

Старшынстваючы — Старшыня Савета Нацыянальнасцей дэпутат Швернін Н. М. паведамляе, што парадка дня Другой Сесіі вычарпаны, і абавязчае Другую Сесію Вярхоўнага Савета СССР закрыта.

ДЗЕННІК ПАСЯДЖЭННЯ СЕСІІ 21 жніўня 1938 г. У СОВЕЦЕ САЮЗА

Учора, 21 жніўня, днём, у зале пасяджэння Вярхоўнага Савета СССР, у Крэмлi, адбылося восьмае пасяджэнне Савета Саюза.

У ложах — кіраўнікі партыі і ўрада, Члены Прэзідыума Вярхоўнага Савета СССР, Народныя Камісары.

Старшынствае — Старшыня Савета Саюза депутат Андрэў А. А.

У парадку дня — спрэчка па дакладу аб працы аэкона «Аб дзяржаўным палатку на коней аднаасобных гаспадарак».

Першым выступіў дэпутат Мельнікў Р. Е. Ён падкрэслівае вялікае значэнне ўнесенага Камісіяй Законадальных Меркаванняў Савета Саюза праекта закона «Аб дзяржаўным палатку на коней аднаасобных гаспадарак». Гэты законнаракет з'яўляецца выражэннем сталінскай палітыкі партыі і ўрада, накіраванай да ўзмацнення ўмацавання калгасаў, іх далейшага росквіту.

Найпрырэйшыя масы калгаснага сялянства разумуюць, што іх замонае, культурнае і шчаслівае жыццё непераварыма звязана з ростам і ўмацаваннем зароднай гаспадаркі і абароны вялікага Саюза Савецкіх Сацыялістычных Рэспублік. Сяляне-калгаснікі ўвядамляюць значнае дзяржаўнае заклад і таму першай заважлівасцю жыцця выказанне ўсіх сваіх абавязанстваў перад савецкай дзяржавай.

Праект закона «Аб дзяржаўным палатку на коней аднаасобных гаспадарак», які ўнесён на абмеркаванне Сесіі Вярхоўнага Савета, адказвае паказанням калгаснікаў. Закон палкавае капец спекуляцыйнаму назыве аднаасобных гаспадарак, будзе салвэцічна яшчэ большаму ўмацаванню сацыялістычнага земляробства.

— Я, як старшыня калгаса, — гаворыць выступіўшы затым дэпутат Сабераў М. С., — цалкам і поўнаццо адраб і падтрымліваю прадстаўлены на зацвярджэнне Сесіі Вярхоўнага Савета праект закона «Аб дзяржаўным палатку на коней аднаасобных гаспадарак».

Тав. Сабераў расказавае аб выдатных перамогах калгаснага будаўніцтва, прыводзіць ярыя прыклады з жыцця калгаса «Алма», Сергачэўскага раёна, Горкаўскай вобласці. Да рэвалюцыі тут сяліра атрымлівалі 6—7 цэнтнераў з гектара. Сёлетні гол у гэтым раёне лічыцца засушлівым, але калгаснікі чакаюць ураджаю ў 15—16 цэнтнераў з гектара.

— Наша зямля стала радзіцц пекальнаму, — гаворыць пад аплывамента дэпутатаў і гэсцей тав. Сабераў. — Няхай не думачы ворагі ўнутраны і знешняы рабці замах на наша шчаслівае жыццё. Калгаснікі ведаюць, што жыць добра, жыць весела можна толькі ў калгасе. А калгаснікі хочуч жыць добра, А раз яны хочуч жыць добра, то ніхто не адліме ў калгаснікі іх добрае жыццё.

Выступае дэпутат Тронін А. В.

— Закон «Аб дзяржаўным палатку на коней аднаасобных гаспадарак» сустрэне поўнае адабрэне многамільянных мас калгаснага сялянства. Перамога калгаснага ладу паказала



Дэпутаты Вярхоўнага Савета СССР (злева направа): Герой Савецкага Саюза кандыд М. П. ПЕТРОВ і дэпутат Д. Я. НАВІЦКІ

культурнае аблічча, укараняецца культурнае аблічча, укараняецца культура ў быт калгаснікаў. Напы калгасы акурата выконваюць дзяржаўныя абавязанствы. Гэтага нельга скааць пакуль-што аб многіх аднаасобных гаспадарках. Сваіх коней яны выкарыстоўваюць не на сваіх сельскагаспадарчых работах, а в мэтаў лёгкай нажывы, спекуляцый.

Слова атрымлівае дэпутат Емоў А. С. — Калгаснікі, — адначасна ён, — справадзілі звяртаючы увагу на неабходнасць спынення спекуляцый з боку аднаасобных гаспадарак, маючых коней. Трэба прымуць аднаасобныя гаспадаркі паспраўднаму выконваць грамадскія і дзяржаўныя абавязанствы. Я ўпэўнен, што абмеркаваны Сесія законнаракет будзе прынят дэпутатам аднадушна і аднадушна падтрымань калгаснікамі ўсёй краіны.

— Калгасны лад стаў непакіраючай ановай замонага, культурнага і шчаслівага жыцця савецкага сялянства, — гаворыць дэпутат Лёліна Н. С. — Сталінскі статут сельскагаспадарчай ардыі накроўвае ўсё жыццё калгаснаў па шляху новых і новых перамог. Я сама калгасніца, зараз працую старшынёй раённага выкамоў у Беларуска АССР, бачу і радуюся таму, як з кожным днём напы калгасны становяцца ўсё багачэй, а калгаснікі замонае. Але дзённае вострае яшчэ гаспадаркі аднаасобнікаў. Маючы коней, яны выкарыстоўваюць іх не столькі ў сваёй гаспадарцы, колькі для нажывы. Па нашаму раёну і іншых раёнах нямамо фактаў невыканання аднаасобнікамі дзяржаўных абавязанстваў па дарожна-жыццё будаўніцтве і т. д. Калгаснікі паўмомона ўважваю пытанне перад савецкімі арганізацыямі аб неабходнасці выдання такога закона, які спыніў бы спекуляцыйнае выкарыстоўванне коней аднаасобнымі гаспадаркамі. Унесены законнаракет у палатку падтрымань і адраб, бо ён поўнаццо адпавядае імгальнікам патрабаванням калгаснікаў.

Аб новым, радзёным жыцці данскага

Тав. Немчэнка паведамляе Сесіі факты калгасных поспехаў у Варонежскай вобласці, Старае Варонежскае губернія — гэты край збяднення — славіцца прымытнічымі спосабамі апрацоўкі зямлі, нізкімі ўраджаямі, 11 тысяч сялянскіх гаспадарак з'юм не мелі зямлі, зватое 40 буйных памешчыцкіх мецкі больш чым поўмільяна дзесяцін.

Дзякуючы ністольным клопатам партыі і ўрада аб калгасах і калгасніках варонежская вёска аснашчана вараз выдатнай тэхнікай.

Другая Сесія Вярхоўнага Савета СССР 1-га склікання

СУМЕСНАЕ ПАСЯДЖЭННЕ СОВЕТА САЮЗА І СОВЕТА НАЦЫЯНАЛЬНАСЦЕЙ 20 жніўня 1938 года

АБ ПРАЕКЦЕ ЗАКОНА „АБ ПАРАДКУ РАТЫФІКАЦЫІ І ДЭНАНСАЦЫІ МІЖНАРОДНЫХ ДАГАВОРАЎ СССР“

Даклад члена Камісіі па замежных справах Савета Нацыянальнасцей дэпутата Шмідта О. Ю.

Таварышы дэпутаты Камісіі па замежных справах Савета Нацыянальнасцей унесла праект закона „Аб парадку ратыфікацыі і дэнасацыі міжнародных дагавораў СССР“ і даручыла мне, як члену Камісіі, далажыць гэты праект Вярхоўнаму Савету СССР. Ратыфікацыя называецца зацвярджэнне міжнароднага дагавора вярхоўнай уладай. Ратыфікацыя ёсць акт, які надае канчатковую сілу дагавору, распрацаванаму і падпісанаму ўпаўнаважанымі дзяржаў. У буржуазных краінах права ратыфікацыі належыць галаў дзяржавы (у рэспубліканскіх краінах — прэзідэнта). У Савецкім Саюзе, згодна Канстытуцыі, Прэзідыум Вярхоўнага Савета СССР з'яўляецца, як сказаў таварыш Сталін, калегіяльным прэзідэнтам. Пункт «м» артыкула 49 Канстытуцыі СССР выразае гаворыць, што Прэзідыум Вярхоўнага Савета СССР «ратыфікуе міжнародныя дагаворы».

Але не заўбоды агрэсар атрымлівае такі адпор.

Германія менш чым за год да захаваў Аўстрый ратыфікавала дагавор з ёю ад 11 ліпеня 1938 г., у якім сказа-



на, што германскі ўрад прызнае суверэнітэт Аўстрыі і абавязваецца не ўмяшчацца ў яе ўнутраныя справы і не ўмяшчацца ў яе ўнутраныя справы і не ўмяшчацца ў яе ўнутраныя справы.

Разам з іншымі краінамі Германія, Італія, Японія заключылі 27 жніўня 1928 г. у Парыжы так называемы пакт Брыяна-Келлога, дэкларацыя назва ягога — «Дагавор аб адмаўленні ад ваіны ў якасці зброі найвышэйшай палітыкі». Гэта не спыніла Германію і Італію ад грубога ўварвання ў Іспанію і ваеннага ўмяшчання ў яе ўнутраныя справы.

Праўда, і тут агрэсар прычліўся. Германія і Італія народ паказаў усяму свету непакінуць волю да абароны сваёй незалежнасці і негвалтнай энергіі, выклікаючы захапленне і прагненне з боку ўсяго перадавога чалавечства.

Найбольш буйным міжнародным дагаворам апошніх дзесяцігоддзяў з'яўляецца пакт Лігі нацыяў. Артыкул 10 пакта гласіць: «Члены Лігі абавязваюцца павяжаць і ахоўваць супроць усягога знешняга нападу тэрытарыяльную цэласць і існуючую палітычную незалежнасць усіх членаў Лігі». Артыкул 16 пакта прадугледжвае калектыўную дапамогу афіцыйна агрэсара шляхам прымянення да агрэсара эканамічных і ваенных санкцый.

Аднак буржуазныя краіны нават дэмакратычныя на справе адмовіліся ад выканання гэтага артыкула імі-ж створанага пакта. Яны астаюцца маўклівымі сведкамі знікнення з ліку незалежных членаў Лігі нацыяў Абсініі і Італіі, яшчэ больш абурваючы карніну ліпавар'я і патурацыя агрэсарам пры нападе іх на Іспанію.

Рад іншых дзяржаў, напрыклад, скандынаўскіх краінаў, не выходзячы фармальна з Лігі нацыяў, загалма заявілі аб тым, што ў выпадку чабей, не будзь агрэсіі яны не будуць удзельнічаць у калектыўных мерапрыемствах супроць агрэсараў, г. зн. на сутнасці заставалі сталі на бок агрэсара, дзейнічаючы па яго ўказцы.

Лік такіх прыкладаў можна было-б памножыць. Ці следуе з гэтых прыкладаў, што і мы павінны адмовіцца ад міжнародных дагавораў, як ад зброі міру, і таксама глядзець на дагаворы, як на класчох палеры? Не, мы па гэта-

мі шляху не пойдзем. Асновай міжнароднай палітыкі Савецкага Саюза з'яўляецца барацьба за мір і захаванне дагавораў. Аб гэтым не раз заяўляў наш гавораў. Аб гэтым не раз заяўляў наш гавораў. Аб гэтым не раз заяўляў наш гавораў.

Камісар Максім Максімавіч Літвінаў (Шумны, працягла аплэдысменты).

Так, на сесіі Савета Лігі нацыяў 17 сакавіка 1938 г. тав. Літвінаў сказаў: «Мы лічым, што нельга амагацца за мір, не адстаючы ў той-жа час непарушнасці міжнародных абавязанняў, стваў, у асаблівасці такіх, якія непасрэдна датычаць захавання існуючых грамад. урабненняў і палітычнай або ваеннай агрэсіі».

З свайго боку Савецкі Саюз свае абавязанствы выконвае і будзе выконваць. Ягое вылікае значэнне надае нашаму Канстытуцыя выкананню міжнародных дагавораў, відаць з таго, што пункт «к» артыкула 49 прама гаворыць, што Прэзідыум Вярхоўнага Савета СССР «у перыяд паміж сесіямі Вярхоўнага Савета СССР абавязвае стан вайны ў выпадку ва-

жнага нападу на СССР або ў выпадку неабходнасці выканання міжнародных дагавораў абавязанстваў па ўзаемнай абароне ад агрэсіі».

Міжнародны дагавор, падпісаны і ратыфікаваны Прэзідыумам Вярхоўнага Савета СССР, не ёсць класчох палеры. Наша краіна ніколі, ні аднаго разу не парупала заключаных ёю міжнародных дагавораў.

Заключаныя намі дагаворы непарушны, па-першае, таму, што нашу палітыку накіроўвае вялікая партыя Леніна-Сталіна, а сталініскае слова шэрада (Бурныя, доўга не змаўляючы аплэдысменты ўсёй заль).

Нашы дагаворы непарушны таму, па-другое, што ў нас не можа быць змены лініі ўрада або змены рабоча-сялянскага ўрада якім-небудзь іншым урадам. Гэтага не можа быць, бо сацыялізм перамог у нашай краіне назаўсёды.

Нашы дагаворы непарушны таму, што мы — мірная дзяржава, багатая квітнеюча, нам не патрэбны ніякія чужыя землі.

Нашы дагаворы непарушны, нарэшце, таму, што мы нікому не давалі іх парупаць. Мы аможам абараніць свае граніцы і сваю мірную працу ад любога нападу. Толькі зусім нядаўна мы гэта даказалі на справе, даўшы прадметны ўрок японскай ваеншчыне пры спробе парупіць нашу граніцу. (Шумныя працягла аплэдысменты).

Наша магутная, усім народам любімая Чырвоная Армія зможа прымуціць павяжаць дагаворы, ратыфікаваныя Прэзідыумам Вярхоўнага Савета СССР. (Працягла аплэдысменты).

У абстаноўцы найвялікшага крызіса ў абстаноўцы, калі ўжо гараць гарады ў рэальна і новыя войны могуць узнікнуць раптоўна ў любым месцы асмага шара, наша краіна астаецца непрыступнай. Наша вялікая радзіма — адзіная рэальная надзея ўсіх прыблізна п'яці міраў па ўсім свеце. З любовію і надзеяй павяжае працоўнае чалавечтва на краіну сацыялізма, на светач чалавечтва, на светлы вобраз настаяўніка і друга працоўных — таварыша Сталіна. (Працягла аплэдысменты, пераходзячы ў асаблів. Усе ўстаюць. З усій рэндоў зала ў гонар таварыша Сталіна рэзюлюцыя волічы на мовах народаў СССР).

ністичная партыя большавікоў, партыя Леніна-Сталіна. (Аплэдысменты).

Комуністычная партыя і Савецкі Урад прымаюць усе меры для далейшага ўмацавання калгасаў, для далейшага паліянення жыцця калгасных мяс-

Пастаянны Савет Народных Камісароў Саюза ССР і ЦК ВКП(б) ад 19 красавіка бягучага года аб забароне выключэння калгаснікаў з калгасаў, аб няправільным размераванні даходаў у калгасах, аб падатках і іншых абавязанствах у адносінах аднаасобных гаспадарак паказваюць, якія клопаты аб умацаванні калгасаў і паліянення жыцця калгаснікаў праяўляюць Комуністычная партыя і Савецкі Урад.

Чэснай працай, акуратным выкананнем сваіх абавязанстваў перад дзяржавай, беражлівым адносінам да калгаснага добра адказваюць калгаснікі і калгасніцы на клопаты аб іх партыі і ўрада.

З кожным днём краіне ў нашай краіне калгасны лад з кожным днём калгасны ўсё больш і больш поўна паказваюць, якія велізарныя магчымасці закладзены ў сацыялістычным земляробстве, якія неадлічныя багатствы можна атрымаць ад зямлі на аснове калектыўнай працы і перадавой тэхнікі.

Для працоўных сялян усяго свету, якія зываюць пад цяжарам буржуазна-памешчыцкай і кулацкай эксплуатацыі, задаўлены ўсялякімі набарамі і падаткам, калгасны лад у нашай краіне служыць вялікім прыкладам будаўніцтва новага, свабоднага і светлага жыцця.

Калгасны шлях адкрыты для кожнага працоўнага сяліна, здабываючага свой хлеб чэснай працай.

Вы ведаеце, што побач з калгасным асяляцтвам у нашай краіне існуе невялікая частка аднаасобных гаспадарак, зямлякоў, праўда, вельмі незначнае месца.

Наша Канстытуцыя, як вядома, дапускае існаванне і дзейнасць дробнай прыватнай гаспадаркі аднаасобных сялян і саматужнікаў, гаспадаркі, заснаванай на асабтай працы і выключальнай эксплуатацыі ўласнай працы.

Аднак мы не можам праходзіць міма таго, што ў гаспадарчай дзейнасці аднаасобніцкіх мясца факты, якія на сутнасці справы прадстаўляюць сабой абход савецкіх законаў, парупшэнне інтарэсаў калгаснікаў і савецкай дзяржавы. У гаспадарчай дзейнасці аднаасобніцкіх мясца факты, калі на практыцы аднаасобныя гаспадаркі аказваюцца ў пераважным становішчы перад калгасамі, што ў корні прычыні палітыцы нашай Комуністычнай партыі і нашай савецкай дзяржавы.

На такога роду факты справядліва зяртаюць увагу калгаснікаў, законна выказваючы пажаданне хутэйшага іх усунення.

Асабліва наглядна гэта відаць на прыкладзе выкарыстання коней у аднаасобных гаспадарках. Перавора, якія праводзіла мясцовыя савецкія арганізацыі, а таксама арганізіцы Наркамфіна, палкам падвернула шматлікія сведчанні калгаснікаў аб тым, што коні ў аднаасобных гаспадарках звычайна выкарыстоўваюцца не для правядзення сельскагаспадарчых работ у сабей гаспадарках, а як сродак спекуляцыйнай нажымы на ўстаекага ролу работам па-за гаспадарчай.

Таварыш Сталін яшчэ на першым Усеагульным з'ездзе калгаснікаў-ўдзельнікаў у лютым 1933 года гавораў аб тым, што адна частка аднаасобніцкіх развратліва канчаткова і ўшля ў спекуляцыю». Спекуляцыйнае выкарыстанне коней атрымала значнае распаўсюджванне.

Назрела тагасма і набыццё аднаасобных новых коней у тых-жа мясца спекуляцыйнай нажымы.

Па Чэрнігаўскай вобласці Украінскай ССР а 1 жніўня 1937 года на 1 жніўня 1938 года аднаасобныя гаспадаркі набылі 938 коней, — з іх 718 коней выкарыстоўваюцца на ізвозе і 167 — на лясных і торфараспрацоўках.

Такога-ж роду спекуляцыйнае выкарыстанне коней мае месца і ў рэальна і абласцей, аб чым сведчаць калгаснікі і на што яны справядліва зяртаюць увагу мясцовых савецкіх арганізацый.

Даходы ад выкарыстання коней на ўстаекага роду работ, пачобных для ўстаекага гаспадаркі, дасягаюць вельмі буйнага раэмеру.

Тыя даныя, якія пры падрыхтоўцы праекта закона „Аб дзяржаўным падатку на коней аднаасобных гаспадарак“, мелі ў сваім распараджэнні Камісія Законадаўчых Меркаванняў Савета Саюза, дэталючы скажыць, што гэтыя даходы дасягаюць некалькіх тысяч рублёў у год — 4-6 тысяч рублёў, а часам і вышэй на адну гаспадарку.

Прывядзем асобныя прыклады ў Баровіцкім раёне, Ленінградскай вобласці, даход аднаасобнай гаспадаркі ад ізвозу ў 1937 годзе склаў звыш 7 тысяч рублёў. У Шкыніцкім раёне, Чынгіскай вобласці, даход аднаасобнай гаспадаркі ад выкарыстання коней

па перавозцы грузаў склаў звыш 8 тыс. руб. у Кастрэмскім раёне, Яраслаўскай вобласці (Мельніцкае сельсавет), сярэдня даход ад ізвозу склаў 7 тыс. руб. на кожную аднаасобную гаспадарку. У Малаярэслаўскім раёне, Маскоўскай вобласці, даход аднаасобнай гаспадаркі ад спекуляцыйнага выкарыстання коней рэзультатна 5-7 тысяч рублёў.

Трэба сказаць, што гэтыя даходы ад выкарыстання коней у мэтах спекуляцыйнай нажымы для пачай часткі гаспадарак сталі галоўнай крыніцай усіх даходаў.



Наўрад ці трэба даказваць, што выкарыстанне коней аднаасобных гаспадарак не для правядзення сельскагаспадарчых работ у сабей гаспадарках, а для спекуляцыйнай нажымы рупшуе прычыну савецкім законам і парупшае інтарэсы калгаснікаў і калгасніцы.

У сучасны момант конь, як аб'ект аб'яднання, улічваецца толькі пры ўстаекаванні адзінага сельскагаспадарчага падатку, дзе даход ад коня вылічваецца ў суме 120-140 руб. Між тым мы бачым, што пры спекуляцыйным выкарыстанні коня аднаасобная гаспадарка атрымлівае некалькі тысяч рублёў даходу ў год.

Шэраг спекуляцыйнае выкарыстанне коней у мэтах спекуляцыйнай нажымы раскітавае дысплітны аднаасобніцкі, у савсе захаванні імі ўсіх дзяржаўных абавязанстваў, дэталючы і абходзіць савецкія законы і, бясумоўна, аказвае сваё адмоўнае ўздзеянне на ўстаекаванні калгаснікаў. Такое становішча рэчаў не можа, таварышы, не ўплываць адмоўна таксама і на далейшае ўдзяненне аднаасобных гаспадарак у калгасны.

Для таго, каб усунуць выкарыстанне коней у аднаасобных гаспадарках у мэтах спекуляцыйнай нажымы, узяць дысплітны аднаасобных гаспадарак на выкарыстанне імі ўсіх дзяржаўных абавязанстваў і ўстаекаванні адмоўнае ўздзеянне з боку тых аднаасобнікаў, якія ўшлі ў спекуляцыю, на асобных няўстаекаванні калгаснікаў, — Камісія Законадаўчых Меркаванняў унесла на разгляд Сесіі праект „Закона аб дзяржаўным падатку на коней аднаасобных гаспадарак“.

Уносічы на разгляд Сесіі гэты законпраект, Камісія Законадаўчых Меркаванняў Савета Саюза ідзе на сустрэчу пажаданню, якія шматрадова выказвалі калгаснікі аб тым, што трэба пачынаць з выкарыстаннем коня ў аднаасобных гаспадарках для спекуляцыйнай нажымы, бо яно ў корні супярэчыць савецкім законам, палітыцы партыі і савецкай уладзе і рэзка парупшае інтарэсы калгаснікаў і калгасніцы.

Мы лічым, што гэтыя пажаданні калгаснікаў улічыць законы. І таму, ідучы на сустрэчу пажаданню калгаснікаў, Камісія Законадаўчых Меркаванняў падрыхтавала і ўнесла на разгляд Другой Сесіі Вярхоўнага Савета СССР праект „Закона аб дзяржаўным падатку на коней аднаасобных гаспадарак“.

Па законапраекце прадугледжваецца, як вы бачыце, адноснае саюзных рэспублік да двух груп. Першая група ахватвае РСФСР, за выключэннем раду абласцей і краёў, а таксама аўтаномных рэспублік, аднесеных да другой групы, Украінскую ССР і Беларуска-Беларускую, Грузінскую, Армянскую, Туркменскую, Узбекскую, Таджыцкую, Казахскую і Кіргіскую ССР, Далёкаўсходні і Краснаарскі краі; Іркуцкую і Чынгіскай вобласці, Дагестанскую, Бурат-Мангольскую, Кабардына-Балкарскую, Калмыцкую, Карэльскую, Комі, Паўночна-Осецінскую, Чэчна-Інгучскую, Якуцкую АССР.

Намячаючы адноснае асобных саюзных рэспублік па групам, мы кіраваліся тым, што раэмер даходаў, атрымліваемых ад выкарыстання коней, не адпавядае ў розных рэспубліках. У тых рэспубліках, як РСФСР, Украінская ССР, Беларуска-Беларуская ССР, — па ўсёй ланцы, якія мела Камісія Законадаўчых Меркаванняў, — даходы ад коней вышэй чым у іншых рэспубліках. Таму мы лічылі неабходным раздзяліць усе саюзныя рэспублікі на дзве групы, высуноўшы аднаводна больш высокую

стаўку на коней аднаасобных гаспадарак у першай групе саюзных рэспублік, чым у другой.

Далей, таварышы, з праекта, які раздае усім дэпутатам Вярхоўнага Савета, вы бачыце таксама, што мы намячам у эканамічна рэспубліках, чаем унутры кожнай рэспублікі, унутры кожнай вобласці дзве стаўкі.

Тут зноў-такі ў аснову паказана тое мераванне, што асобныя раёны ўнутры саюзных рэспублік, аўтаномных рэспублік, краёў і абласцей знаходзяцца ў эканамічна неаднародных умовах. Раёны, рамяшчаныя паблізу да такіх індустрыяльных цэнтраў, як Масква, Ленінград, Харкаў, раёны, якія знаходзяцца, скажам, у месцах разгорнутага будаўніцтва, на тэрыторыі якіх або па суседстве ёсць вялікія лесавыязкі, лесараспрацоўкі, торфараспрацоўкі, гэтыя раёны, зразумела, не ўстаюць, у савсе эканамічна ўстаючы з іншымі раёнамі, дзе такіх аб'ектаў няма. Таму мы і ўносім прапанову аб дыферэнцыраваных стаўках.

Цяпер — адносна саміх ставак. Мы намячам на РСФСР, Украіне і Беларусі, для першай групы раёнаў, падатак на першага коня ў суме 400 рублёў і па другой групе раёнаў — 500 рублёў.

Стаўка падатку на кожнага наступнага коня па праекце Камісіі Законадаўчых Меркаванняў прапануецца больш высокай, таму што наяўнасць другога і трэцяга коня яшчэ ў большай меры паказвае, што конь выкарыстоўваецца для спекуляцыйнай нажымы, а не для патрэб самой сельскагаспадарчай вытворчасці, не для патрэб самой гаспадаркі. Таму тут намячаецца: 700 рублёў на першай групе раёнаў і 800 рублёў на другой групе раёнаў.

Па другой групе рэспублік, краёў і абласцей стаўкі намячаюцца адпаведна ў суме 375-350 рублёў за першага коня і ў суме 450 і 550 рублёў за кожнага наступнага коня звыш адной галавы.

Праект Камісіі Законадаўчых Меркаванняў намячае таксама ўстаекаванні парадку адносінаў тых іх іншых раёнаў да пачай груп. Гэта раэмераванне будзе праводзіцца краёвымі, абласнымі выкарыстанні камітэтамі, а ў аўтаномных рэспубліках і ў саюзных рэспубліках, дзе няма абласнога дзялення, — Соўнаркомамі.

Праект, які прадставіла Камісія Законадаўчых Меркаванняў, прадугледжвае, што асобы дзяржаўны падатак на коней павінны ўлічваць усе аднаасобныя гаспадаркі, якія ў момант апублікавання закона маюць коня ва ўзросце ад 3-х год і вышэй.

Продаж коней, пасля апублікавання закона, як запісана ў законапраекце, не вызывае ад уплаты падатку за бігучы год. Мне вядома, таварышы, што алопця частка не мае патрэбы ў падарожных тлумачэннях, бо, робячы гэту прапанову, мы хочам падарыць спробы распродажы коней і тым самым ухлілена ад уплаты падатку ў шкоду інтарэсам дзяржавы.

Тэрмінам уплаты падатку Камісія прапануе ўстаекаванні 15 кастрычніка. У адносінах тых аднаасобных гаспадарак, якія да 15 кастрычніка 1938 года ўстаекаванні ў калгасы, зладуць калгасным сваім коней, мы намячам вызваліне іх ад уплаты дзяржаўнага падатку на коней.

Апошні пункт законапраекта прадугледжвае пачай парадка размеравання наступленняў ад асобага дзяржаўнага падатку на коней на бюджэт. Як вы бачыце, тут усе наступленыя накіроўваюцца ў бюджэты саюзных і аўтаномных рэспублік, краёў, абласцей і раёнаў. 25 проц. усіх наступленыя павінны ісці ў бюджэт саюзных рэспублік, 25 проц. — у вяршыні і абласных бюджэты і ў бюджэты аўтаномных рэспублік і 50 проц. — у раёнаў бюджэты. Такім чынам, палавіна ўсіх наступленыя павінна быць адлічана, згодна гэтага законапраекта, у раёнаў бюджэты.

Такое размераванне наступленняў ад асобага дзяржаўнага падатку на коней у бюджэты саюзных і аўтаномных рэспублік, краёў, абласцей і раёнаў, па нашай думцы, створыць неабходную заапікаўленасць раённых арганізацый у савеснае абароны і правільнай арганізацыі справы абору асобага дзяржаўнага падатку на коней.

Камісія Законадаўчых Меркаванняў Савета Саюза, уносічы на разгляд Другой Сесіі Вярхоўнага Савета законапраект „Аб дзяржаўным падатку на коней аднаасобных гаспадарак“, лічыць, што прыняцце такога закона дазволіць нам спыніць выкарыстанне коней аднаасобных гаспадарак у мэтах спекуляцыйнай нажымы, будзе салідна ўстаекаванні дысплітны сярод аднаасобных гаспадарак у выкананні ўсіх дзяржаўных абавязанстваў, будзе салідна ісці далейшаму ўдзяненню ўсіх чэсных аднаасобнікаў у калгасы і далейшаму арганізацыйна-гаспадарчаму ўмацаванню калгасаў.

Камісія Законадаўчых Меркаванняў Савета Саюза выказвае шчырую ўстаекаванні ў тым, што гэты закон сустрачае поўнае, аднадушнае адарэнне ўсіх дэпутатаў Вярхоўнага Савета СССР і ўсёй масы калгаснікаў і калгасніц нашай краіны. Гэты закон для калгаснікаў і калгасніц паслужыць новым доказам таго, з якімі клопатамі наша Савецкая дзяржава, Комуністычная партыя і асабіста таварыш Сталін. (Бурныя аплэдысменты).

АБ ПРАЕКЦЕ ЗАКОНА „АБ ДЗЯРЖАЎНЫМ ПАДАТКУ НА КОНЕЙ АДНААСОБНЫХ ГАСПАДАРАК“

Даклад члена Камісіі Законадаўчых Меркаванняў Савета Саюза дэпутата УГАРАВА А. І.

Таварышы дэпутаты Камісіі Законадаўчых Меркаванняў Савета Саюза ўнесла на разгляд Другой Сесіі Вярхоўнага Савета Саюза ССР праект закона „Аб дзяржаўным падатку на коней аднаасобных гаспадарак“ і даручыла мне ізажыць змест гэтага законапраекта.

Савецкае сялянства, у сабей волявардай, палаўляючай большасці, з'яўляецца калгасным сялянствам. Яно будзе ўсю сваю працу на аснове калектыўнай працы і сучаснай тэхнікі.

Калгасны лад атрымаў у нашай краіне поўную перамогу. Па даных на 1 студзеня 1938 года, калгасы ахвтаваюць 93 проц. усіх сялянскіх гаспадарак і 99 проц. усій пасеўнай плошчы сялянскіх гаспадарак.

Важная думка выкасаў беднаты і сярэдняю-сялян аб зямлі знайшлі

сваё рэальнае ўстаекаванні ў нашым савецкім жыцці. Лепшыя землі знаходзяцца ў распараджэнні калгасаў на пачатках вечнага карыстання. Савецкія сяляне не ведаюць беззямелья, не ведаюць зямельнае бяды. Жыццё і дзейнасць мільянных мас калгаснікаў накіроўваюцца ў нашай краіне выдатным сталінінскім законам — Статутам сельскагаспадарчай арпелі. Наша працоўнае сялянства назаўсёды пазбавіла на ад памешчыцкай і кулацкай кабалы, ад пастаяннай пагрозы разарэння і галоднай смерці. Калгасы ўзялі на ся сялянства да ўстаекаванні заможнага і культурнага жыцця.

Дзесяткі мільянаў сялян на ўласным вопыце пераканаліся ў тым, што калгасны шлях — гэта адзіна правільны шлях для працоўных сялян, і што, прымуцічы ў калгасе супольна, выкары-

стоўваючы перадавую тэхніку — трактары, камбайны і іншыя сельскагаспадарчы машыны, можна з ліна ў дзень паліяпаць сваё матэрыяльнае і культурнае становішчы.

Калгасны лад перамог у нашай краіне таму, што Савецкім Саюзам кіруе рабоча-сялянскі Урад, які з самага зараджэння калгасаў і на ўсім шляху іх развіцця аказваў і аказвае самую шырочую дапамогу і падтрыманне калгасам сродкамі, машынамі і людзьмі.

Толькі ў нас, у савецкай краіне, — таварыш таварыш Сталін на першым Усеагульным з'ездзе калгаснікаў-ўдзельнікаў, — існуе ўрад, які стаіць гарой за рабочых і сялян-калгаснікаў, за ўсё працоўных горада і вёскі супроць усіх багачкоў і эксплуатацараў.

Калгасны лад перамог у нашай краіне таму, што намі кіруе вялікая Кому-

ВАЕННЫЯ ДЗЕЯННІ ў КІТАІ

У ЦЭНТРАЛЬНЫМ КІТАІ

На паўднёвым беразе ракі Янцзы становіцца прыкметна палітыка ў карысць кітайцаў. Кітайскія войскі ўпарта супраціўляюцца не толькі атрапам японскага наступлення на поўдзень ад Цюаньчэна, але перайшлі ў контрнаступленне і прымуцілі японцаў адступіць з Цюаньчэна. Уздоўж берагоў ракі Янцзы японцы могуць трымацца толькі дзякуючы інтэнсіўнаму артылерыйскаму агню з ваенных караблёў, які стаяць на Янцзы.

У апошніх боях у даліне Янцзы японскай арміі нанесены вялікія страты. Кітайцы захапілі ў японцаў 47 кулямэтаў, больш 400 вінтовак, 50 процывагазаў і іншае ваеннае снаражэнне. Паводле даных газеты «Сінвэньбао», у боях на Наньчан-Цюаньчэна кітайцы японска дывізія пад камандаваннем Ісікава была поўнаасцю анічана, а камандзір не цяжка ранены.

Пасля раду атак кітайскія войскі японцы пачалі адступаць таксама на ўчастку фронту на захад ад Цюаньчэна. Японскія ваенныя караблі, сталышыся каля Тапшуса, не вытрымаўшы агню кітайскай берагавой артылерыі, ушлі ўзід на раду.

На паўночным беразе Янцзы адбыўся буйны бой каля Хуаньчэна. Новая японская падмацаванні, перамагчыўшы ў гэты раён з Лучжоу (на поўнач ад возера Чаоу), затрымалі кітайцаў на поўнач ад Суэна. 6 японскіх ваенных караблёў і адна кананера з войскамі сталі на якар на ўход ад Усэю і на захад ад Цюаньчэна.

Кітайскія партызаны, якія аперуюць уздоўж шасейнай дарогі Нань-

кін-Ханчжоу, штодзённа праводзяць налёты на японскія транспарты і гарнізоны. Так, напрыклад, 12 жніўня партызаны ўварваліся ў горад Цюаньчэна (на паўднёвы ўсход ад Нанкіна). У горадзе паміж партызанамі і японскай часцю адбыўся бой, у выніку якога забіта больш 40 японцаў і захвачана многа ваеннай амуніцыі. Тэлеграфная і тэлефонная сувязь паміж Чжэньчэнам і Цюаньчэнам перарвана. Масты ўздоўж шасе разбураны.

У ПАУНОЧНЫМ КІТАІ

Паводле вестак кітайскага штаба, партызаны, якія аперуюць у правым Хэбай, зрабілі вялікі напад на буйны павятова горад Луаньчжоу (на ўсход ад Бойпіна).

Часці войск Манчжоу-Го, пад камандаваннем Чжоу Вэйсяня, які стаялі ў Луаньчжоу, паўсталі супроць японцаў і перайшлі на бок кітайскага ўрада. Як паведамляюць атрады Чжоу Вэйсяня рэарганізаваны і ўвайшлі ў састаў 2-й антыяпонскай арміі ў Паўночным Кітаі.

Вялікую актыўнасць партызаны развіваюць уздоўж паўночнага ўчастка Цянцзынь-Пукоўскай чыгушкі. Чыгуначны шлях, тэлеграфная і тэлефонная сувязь паміж гарадамі Цзіань і Дэчжоу сістэматычна разбураюцца партызанамі. Рэгулярнага руху па гэтай чыгушцы няма. Японскія гарнізоны ў Юнчэна і Янчжоу (на паўднёвы захад ад Цзіань) ужо на працягу некалькіх дзён акружаны партызанамі. У востраў Пінніна на паўднёвы захад ад Цзіань праходзяць буйныя баі з партызанамі. Некалькі дзён таму назад партызаны зрабілі налёты на аэрадром на паўночны ўсход ад горада Цзіань.



У РЭСПУБЛІКАНСКАЙ ІСПАНІІ НА ЗДЫМКУ: танкі рэспубліканскай арміі. На танку надпісы: «Някая жывыя армія Цэнтральнага фронту», «Нахай жывыя Мадрыд».

НА ФРАНТАХ У ІСПАНІІ

УСХОДНІ ФРОНТ

Паводле паведамлення іспанскага міністэрства абароны ад 20 жніўня, войскі мяцежнікаў і інтэрвентаў пасля ўзможна артылерыйскай падрыхтоўкі пры падтрымцы 100 самалётаў і 30 танкаў 6 разоў рабілі атакі на рэспубліканскія пазіцыі недалёка ад Вільявэля. Адна рэспубліканскія войскі энергічна адбілі ўсе гэтыя атакі і вывелі са строю 4 танкі фашыстаў. У час гэтых атак мяцежнікі страцілі 2.000 забітымі і раненымі. Мясцежнікі і інтэрвенты зрабілі таксама пры падтрымцы танкаў атакі ў раёне на поўдзень ад вышыні 444. Рэспубліканскія войскі адбілі гэты ўтакі і вывелі са строю адзін танк фашыстаў пачаў пры гэтым страты ў колькасці больш 500 чалавек. У час гэтай атакі рэспубліканцы знішчылі цэлую роту мяцежнікаў, якая атакавала рэспубліканскія пазіцыі з фланга.

ЦЭНТРАЛЬНЫ ФРОНТ

На эстрамадурскім участку фронту рэспубліканцы аказалі энергічнае супраціўленне мяцежнікам, атакаваўшым рэспубліканскія пазіцыі ў раёне Пельваль Сорда.

Паводле паведамлення агенцтва Эспань, вечаарам 19 жніўня заваявала лютая артылерыйская перастрэлка ў сектарах прылягаючых з Мадрыду. Батэрыі мяцежнікаў падверглі бамбардзіроўцы цэнтральныя кварталы горада.

5 фашыстскіх самалётаў «Савойя» падверглі бамбардзіроўцы порт Бенідор, размешчаны ў 30 кілометрах на поўнач ад Аліканта. Фашыстскія самалёты выбралі асноўнай мэтаю для сваёй бамбардзіроўкі гарадскі шпіталь. Дакладных даных аб выніках бамбардзіроўкі пакуль няма. 3 Бенідорска самалёты мяцежнікаў накіраваліся ў бок Аліканта, скінуўшы над горадам некалькі бомб Чалавечных афяр няма, бо насольніцтва паспяша схавацца ва ўбежжышчах.

Паводле паведамлення агенцтва Эспань, 3 фашыстскія самалёты, якія прыбылі з боку вострава Майорка, скінулі 20 жніўня ў 12 гадзін 30 мін. для 50 бомб над портам Гандзія. Страты вышываюцца.

ФРОНТ ЛЕВАНТА

У сектары Эль Тора мяцежнікі занялі Эль Кубілью і Рэсінор. Спробы фашыстаў атакаваць гэтыя пазіцыі рэспубліканцамі.

ЯПОНЦЫ ўСТРЫВОЖАНЫ НЯўДАЧАМІ СВАІХ ВОЙСК

ЛОНДАН, 20 жніўня. (БЕЛТА). Шанхайскі карэспандэнт агенцтва Рэйтер піша, што ў японскіх колах у Кітаі ўзмацавацца трывога ў сувязі з няўдачамі японскіх войск на фронце ракі Янцзы. Агульная думка зводзіцца да таго, што для дасягнення поспеху неабходна зараз дзюмыя японскія войскі папоўніць новымі палмацаванымі. З гэтай мэтай японскае камандзіраванне ў сучасны момант фарміруе пераходзіць на фронт ракі Янцзы. Японцы раней выхалаліся, што яны заваяваць Ханьжоу да канца жніўня меса, цяпер яны вымушаны адкасіць гэты гарнізон да «сэрвіснай кастрычніка». Карэспандэнт далей заяўляе, што кітайцы скарысталі часовае прыпыненне дзейнасці японскага наступлення пасля ўзяцця японцамі Цюаньчэна і стварылі новыя ўмацаваныя пазіцыі.

ЖЫЦЦЕ Чырвонай Арміі

АТАКА АДЫТА

На святні ў лагера была абвешчана «трывога». Быстра апрацоўвацца байцы і камандзіры. Сон як рукой зняло. Няма шуму, залішняй мітусі, чутны толькі чоткія загады камандзіраў. Прайшло 3-4 минуты і лагер апусцеў.

Праз 7-8 минут пасля абвешчання «трывогі» камандзіру батэрыі пакладваюць аб гэтаўнасці ўзводу да наступлення. Камандзір батэрыі тав. Каліткін растлумачыў баявую задачу.

Па вестках разведкі, «спраціўнік», сілай каля батэрыі, на зыходзе для быў заўважан у паўночна-заходнім напрамку на адлегласці каля аднаго пераходу ад нас. Наму падраздзяленню загадана к 11 гадзінам прыбыць у распараджэнне камандзіра пяхотнай часткі. Калі батэрыя дасягнула вёскі С., часу было 9 гадзін 30 минут. У гэты момант камандзір праз звязнога атрымаў наступны загад — неадкладна прыбыць на паўночны край лесу, знішчыць вальгетную пяхоту «спраціўніка», што ў раёне рощы Р. Неадкладна батэрыя заняла пазіцыю.

Камандзір загадаў адарыць агонь.

Раздаўся выстрал другі. На працягу 5 минут шрапнелым агнём, пры стральбе ўздолам, залёгшая пяхота «спраціўніка» была знішчана і батэрыя мела магчымасць праасуціцца ўперат. Калі батэрыя дасягнула вёскі Н., наглядальнік за танкамі тав. Волкаў перадаў сігнал: «танкі — справа».

Неадкладна батэрыя разгарнулася і ў раёне вёскі была арганізавана процывапанкавая абарона. Калі з'явіліся танкі, пас гарматы былі гатовы адарыць агня. Танкавая атака была адбита з вялікімі стратамі для «спраціўніка».

Усе гарматы паказалі ўзручную работу і далі выдатны і добрыя рэзультаты. Камандзіры гармат тт. Кузьменкоў, Філажнік і інш. паддалі чоткія, ясныя каманды і беспамылкова карэктавалі баявую стральбу. Добра прапавалі наводчыкі. Яны выканалі пастаўленую задачу на «выдатна».

За выдатную стральбу камандзір батэрыі абвясціў падзяку камандзірам гармат наводчыкам і гарматным разлікам.

А. ЛЮБИМЦАУ.

НАПЯРЭДАДНІ ПРЫЗЫВУ ў Чырвоную Армію

Сталіна ВССР дае Чырвонай Арміі і Ваенна-Марскому Флоту здаровае і п'ёмсёнае папаўненне. Дапрызыўнікі прайшлі палітычную і ваенную падрыхтоўку на добра і выдатна. Многія з іх — выдатныя абаронцы работы — сталіся ўставамі станкабудавальнікаў завода імя Кірава, вагонарамонтнага завода імя Мяснікова, Белбудтрэста, трамваянага парка і іншых прадпрыемстваў. Большасць здала нормы на значны вавашылаўскага стралка, парашутыста, ППА, ПШХА.

На вагонарамонтным заводзе імя Мяснікова разгарнулася сацыялістычнае спаборніцтва на дастойную сустрэчу першых прызыву. Брыгада дапрызыўніка тав. Красніцкага ва ліпені выканала заданне на 170 проц. За 14 дзён жніўня брыгада поўнаасцю выканалі жывельскі план па рамонтну вагонаў.

У сувязі з апублікаваннем загада народнага камісара абароны, першага маршала Савецкага Саюза чэкавава Варашылава аб чэкавым прызыве ў РСЧА ў раённа-ваенкамат пачалі паступаць заявы ад дапрызыўнікаў нараджэння другой палавіны 1918 года, у якіх яны просіць дэтармінава залічыць іх у рады Чырвонай Арміі і Ваенна-Марскога Флота.

Раённа-ваенкамат разіраўнуў масава-палітычную работу сярод моладзі. 23 жніўня ў Варашылаўскім і Кагановічым раёнах Менска адбудуцца агульна-раёнальныя сходкі дапрызыўнікаў.

Вучэнні па процываветранай абароне ў Оршы

19 жніўня ў 14 гадзін у Оршы было абвешчана пагражаючае становішча. Праз некалькі гадзін дазор даў, што да горада набліжаюцца самалёты «спраціўніка». На подступах да горада яны былі сустрэты «знішчальнікамі» абароны. Заваяўшы павятроны «бомбы». У выніку яго ўсё-ж некалькіх самалётаў удалося прарвацца ў горад і скінуць некалькі «бомб». Успыхнуўшы «спажары» былі ліквідаваны мясцовымі пажарнымі дружнымі і гарадскімі камандамі. На ліквідацыю ачагоў наражэння былі накіраваны дзгавяжныя атрады. Прававалі абывацтва і пераважаны пункты.

Праз адну гадзіну 15 минут быў дан адбой паветранай трывожы. Але пагражаючае становішча не было знята. І сапраўды, у 23 гадзіны 8 минут сірэна зноў абвясціла паветраную трывогу. У момант горад пагрузаўся ў цемру. Звычайна ажыццяўленыя цэнтральныя вулічныя раптоўна апусцелі. Над горадам паказаліся «бамбардзіроўчыкі» праціўніка. «Бамбардзіроўка» цягнулася каля 30 минут на ліквідацыю ачагоў наражэння працавалі хімічныя, санітарныя і іншыя каманды. Успыхнуўшы ў розных месцах горада «спажары» былі праз 30 минут ліквідаваны. У 2 гадзіны 25 минут ночы быў дан адбой.

НОВАЯ КІНОФІЛЬМЫ

Ленінградская кіностудыя «Совецкая Беларусь» выпукае рад новых масштальных фільмаў. Ідуць адмыккі карціны «Вогненны год» — аб грамадзянскай вайне ў Беларусі, «Аўтары аднаго» — Лукіцкі і Наўроўкі. У вытворчасці «Жаласіца» і булзе выпущаная ў гэтым-жа годзе фільм «Чалавек у футляры» — па Чэхаву.

У 1939 годзе намечан выпуск карціны «Лермантаў» — сэнсарый Бараньба, «Прыяцель расставалася» — аб зовешняй моладзі — сэнсарый Таубе, «Зямля совецкая» — на калгасныя тэмы, «Аўтары Рубен і Паўло» і камедыя «Бедны Фелікс» — Зюпанька. Два з гэтых сэнсарыяў ужо гатовы, астатнія знаходзяцца ў рабоце.

ПА ГАРАДАХ І РАЁНАХ

* У калгасніцы Арловай з сельска-гаспадарчай арцелі «Бары» (Гарадоцкі раён) — 10 дзяцей. На іх выхаванне Арлова атрымала ад дзяржавы ва 2 годзі 10.000 рублёў. Такую-ж суму атрымала па многалічэнасці і калгасніца Балашка з калгаса «Чырвоная Зара».

* За 7 месяцаў сума ўкладу працоўных у ашчадкасах Рэчыцкага раёна ўзраста на 693.000 рублёў! Ашчадкасы налічваюць 11.000 укладчыкаў.

* У Магілёве арганізавана агульна-гарадская фотавітрына імя XX-годдзя ВЛКСМ.

Вян. абвясцілі аднаго рэдактара Д. Т. ЛЕБЕДЗЕУ

ІТАЛІЯНСКІЯ ПАДМАЦАВАННІ ГЕНЕРАЛУ ФРАНКА

ЛОНДАН, 20 жніўня. (БЕЛТА). Як паведамляе дыпламатычны аглядальнік газеты «Таймс», наведваючы 18 жніўня агульскім павяроным у сферах у Рыме Ноалем Чарльзам італьянскага міністра замежных спраў Чына адлюстроўвае неспакой у Лондане ў сувязі з паведамленнямі аб узмацненні італьянскай інтэрвенцыі ў Іспаніі. У некалькіх колах указваюць, прадаўжае аглядальнік, што Франка за апошнія тыдні атрымаў вялікі падмацаванні з Італіі як зброй, так і людзьмі. Іспанскае пасольства ў Лондане заяўляе, што на працягу ліпеня ў порты Іспанскіх мяцежнікаў Севілья, Кадыкс, Малагу і іншыя адпраўлена з Італіі 17 тысяч салдат, а таксама ваенныя матэрыялы, у прыватнасці авіяцыйныя часткі, артылерыя і грузавікі.

Паводле паведамлення агенцтва Рэйтер у Лондане «выказаюць жаль» па паведад таго, што Італія да гэтага часу не адказала на запятанне Англіі адносна паведамленняў аб узмацненні італьянскай інтэрвенцыі ў Іспаніі. Паводле вестак агенцтва ў Лондане лічаць, што, пакуль гэтыя паведамлення не будуць абвергнуты, не будзе зроблена ніякіх новых прапаноў аб уварожэнні ў дзеянне англа-італьянскага пагаднення.

РОСТ БЕСПРАЦОЎЯ ў ЯПОНІІ

ТОКІО, 21 жніўня. (БЕЛТА). Крызіс у дробнай і сярэдняй прамысловасці Японіі, які пачаўся за сабой завяршыць многія прадпрыемстваў, разка пачынаюць армію беспрацоўных. Велізарны рост беспрацоўя выклікае неспакой у краіне. Некаторыя японскія газеты прысвечваюць, гэтаму пытанню абшырныя артыкулы.

Газета «Дзьян таймс» у перадавым артыкуле піша, што ў выніку затверджэння ўрадам закона аб абмежаванні вытворчасці і спажывання многіх гавараў беспрацоўе пачало павялічвацца яшчэ кучэй. Асабліва кучэй рост беспрацоўя назіраецца ў такіх буйных прамысловых пратэрах, як Токіо, Іокагама, Кіюто, Нагоя, Осака, Коба і Фукуока. Паводле афіцыйных даных, пачынаюць павялічвацца і сельскагаспадарчыя раёны, пераасяленне беспрацоўных у Магчжурню і Паўднёвую Амерыку. Зусім відавочна, што ўсе гэтыя «планы» міністэрства не змогуць ліквідаваць велізарнага беспрацоўя, якое расце з дня на дзень.

КУРНЫ ЖЫВЕЛЫ

КУПЛЯЮЦЬ ПА ўСТАНОўЛЕНА ПАНЕ РАЗАГОТКА КАНТОРЫ, ВАЗАРНЫЯ ДАРКІ, ВОЕНСКІЯ ПЛЮЦОЎКІ І РАЗ'ЯЗНЫЯ АГЕНТЫ. «СОЮЗЗАГОТКОЖ».

а таксама СЕЛЬПО, СЕЛЬКА МЫ І БОЕНСКІЯ ПЛЮЦОЎКІ СПАЖЫўКА ПЕРАПЦЫ. ЗА ШКУРЫ ЖЫВЕЛЫ ЗАГАТАВІЦЕЛІ ПРАДАЮЦЬ ЗДАТЧЫКАМ СКУРТАВАРЫ ПА ўСТАНОўЛЕНА ПАНЕ.

БЕРАЖЫЦЕ ШКУРУ ад ПСАВАННЯ!

ПАВЫШАЙЦЕ ЯКАСЦЬ ШКУРАНОЙ СЫРАВІНЫ!

ЗНЯўШЫ з ЖЫВЕЛЫ ШКУРУ, НЕАДПРАДАВАЙЦЕ яе ЗАГАТАВІЦЕЛЯМ — «СОЮЗЗАГОТКОЖ» або СЕЛЬПО. КАЛІ ПРОДАЖ ЗАТРУМБІВАЕЦА ШКУРУ ПРАЗ ПОЎГАДНЫЯ ПАСЛЯ ўЗ'ЯМКІ ЗАСАЎЦЕ.

СОЛІ БЫРЬЦЕ АДНУ РОЎНАМНА ПА ўСЯКІ НЕ ЗАМАРАЖВАЙЦЕ ГЭТА ПСЕ ШЫРАВІНУ.

ГАСТРОЛІ ШПЕВСКАГА БЕЛДЗЯРЖТВАТРА (Павіны, Белдзяржтраватра)

22 жніўня АГНІ МАЯКА

Пачатак у 8 с. 30 м. веч.

Каса адкрыта з 11.30 да 2 г. дня, і з 6 да 8 г. веч.

ДЗЯРЖЦЫМР (Парк імя Горькага) Тэл. 23-723.

СЕНІЯ ГАСТРОЛІ ГРУПЫ ЛІНДУТАЎ

КІНО-ДЖАЗ

І вялікая карыска праграма ў 8-х аддз.

Билеты ў касе пачынае з 12-3 і з 5-9.30 г. веч. Пачатак у 9 г.

Кіноатэатр «Чырвоная зорка» «ДРУЗЬЯ ІЗ ТАВОРА»

Кіноатэатр «Інтэрнацыяналь» «ГРОЗД»

Кіноатэатр «Навіны аш» 1) 68 паралель, 2) На вядле і пад валою, 3) «Мальчык о палычкі» (Мультиплікацыя).

Кіно «Парыжская Комаун» (у Цэнт. перу культуры і адпач.) ФЕДЗЬКА

Кіно «Спартак» «КОЛЛЕЖСКИЙ РЕГИСТРАТОР»

Датавае кіноатэатр КОМСАМОЛЬСК

БІСКВІТНА ФАБРЫЦЫ «БЕЛКАНДЗІЦЕР»

патрабуюцца:

КЛАДАЎШЫЦЫ, ВАГАЎШЫЦЫ І ІНКАЛЬНІКАВЫЯ РАБОЦЫІ-МУЖ. ЧЫНЫ.

Звартацца: Мопраўская, 127.

ШКУРЫ ЖЫВЕЛЫ

КУПЛЯЮЦЬ ПА ўСТАНОўЛЕНА ПАНЕ РАЗАГОТКА КАНТОРЫ, ВАЗАРНЫЯ ДАРКІ, ВОЕНСКІЯ ПЛЮЦОЎКІ І РАЗ'ЯЗНЫЯ АГЕНТЫ. «СОЮЗЗАГОТКОЖ».

а таксама СЕЛЬПО, СЕЛЬКА МЫ І БОЕНСКІЯ ПЛЮЦОЎКІ СПАЖЫўКА ПЕРАПЦЫ. ЗА ШКУРЫ ЖЫВЕЛЫ ЗАГАТАВІЦЕЛІ ПРАДАЮЦЬ ЗДАТЧЫКАМ СКУРТАВАРЫ ПА ўСТАНОўЛЕНА ПАНЕ.

БЕРАЖЫЦЕ ШКУРУ ад ПСАВАННЯ!

ПАВЫШАЙЦЕ ЯКАСЦЬ ШКУРАНОЙ СЫРАВІНЫ!

ЗНЯўШЫ з ЖЫВЕЛЫ ШКУРУ, НЕАДПРАДАВАЙЦЕ яе ЗАГАТАВІЦЕЛЯМ — «СОЮЗЗАГОТКОЖ» або СЕЛЬПО. КАЛІ ПРОДАЖ ЗАТРУМБІВАЕЦА ШКУРУ ПРАЗ ПОЎГАДНЫЯ ПАСЛЯ ўЗ'ЯМКІ ЗАСАЎЦЕ.

СОЛІ БЫРЬЦЕ АДНУ РОЎНАМНА ПА ўСЯКІ НЕ ЗАМАРАЖВАЙЦЕ ГЭТА ПСЕ ШЫРАВІНУ.

Вы зайседы свецкага атрымаецце ВЫЙГРЫШЫ ПА АБЛІГАЦЫЯХ ДЗЯРЖПАЗЫК, калі будзеце карыстацца паслугамі БЮРО ПА ПРАВЕРЦЫ ВЫЙГРЫШАЎ

У любой ашчадкасе МОЖНА КУПІЦЬ КАРТКУ, коштам 5 капеек, на кожны нумар аблігацыі.

Запоўніце картку і пашліце поштай на адрас: Менскі Дом Урада, Упраўленне ашчадкамі Дзяржаўнага банка БССР, бюро па праверцы выйгрышаў.

Бюро акуратна будзе паведамляць вам аб вашым выйгрышы.

УПРАВЛЕННЕ АШЧАДНАС І ДЗЯРЖ НРЗДЫТА БССР.

БЕЛЗАГОТПУШІНА

І Упраўленне загатоўвак Белкаапсаюза

ДАВОДЗІЎЦЬ ДА ВЕДАМА ўсіх паліграфічных і здатчыкаў ПУШІНЫ.

што ўГОДНА ПАСТАНОВЫ ўКАНАМІЧНАГА НАРАДЫ ПРЫ СІНК СССР ад 10-VII-38 г. аа № 407

04134 38*) 500 10615 1-50 150 18271 1-50 150 04221 1-50 150 10821 1-50 150 04470 1-50 200 10977 1-50 150 04515 1-50 200 11230 14*) 500 04875 08*) 3.000 11256 18*) 500 05002 36*) 500 11305 1-50 200 05593 49*) 1.000 11399 34*) 500 05745 1-50 200 11760 1-50 150 05949 1-50 150 12065 39*) 500

ПУШІНА ПРЫМАЕЦА з АПЛАТА АДПРАВЕНАГА КОШТУ ЯЕ ПРАШЫМА ЗАБЕСПЯЧЭННЕ ПАЛІАГІЧНЫМІ ВОЕНПРЫЛАДАМІ НА ўЗ'ЯМКАХ МУПЛАГА ГОДА

УПРАВЛЕННЕ ЗАГАТОВАК БЕЛКААПСЮШІНА.

Дзяржаўная ўнутраная пазыка другой п'яцігодкі

(ВЫПУСК ЧАПЦЕРГА ГОДА) БІСПРОГРЫШНЫ ВЫПУСК

ДАВЕДАЧНАЯ ТАБЛІЦА ВЫСОГА ТЫРАЖА ВЫЙГРЫШАЎ

Тыраж выйгрышаў праводзіўся 17 і 18 жніўня 1938 г. у г. Свердловску, РСФСР. У гэты тыраж выйгрышаў Пазыкі Другой П'яцігодкі (выпуск чавіцэрага года) выйгрышы выпадаюць на наступныя нумары серыі і аблігацый на ўсіх дзюдках разрадак биспрогрышнага выпуску пазыкі (у суму выйгрыша ўключаюцца нарышчальны кошт аблігацый):

№№ серыі	№№ абліг. талонаў	Тыраж у рублях	№№ серыі	№№ абліг. талонаў	Тыраж у рублях
00100	1-50	150	06346	10*)	500
00453	1-50	200	06419	36*)	500
00749	06*)	500	06477	1-50	200
00750	1-50	150	06681	21*)	500
00869	11*)	500	07423	01*)	500
00882	1-50	150	07478	1-50	200
01034	28*)	500	07543	44*)	500
01138	08*)	500	07758	44*)	500
01692	1-50	200	08296	44*)	1.000
01787	1-50	150	08875	1-50	150
01796	33*)	500	08802	29*)	500
01981	1-50	200	09010	39*)	500
02023	1-50	150	09074	19*)	500
02257	22*)	500	09081	1-50	150
02416	1-50	150	09149	45*)	500
02422	15*)	500	09178	10*)	500
02665	31*)	500	09244	13*)	500
02736	40*)	500	09274	10*)	500
02820	30*)	1.000	09363	1-50	200
02876	1-50	150	09764	1-50	150
02886	1-50	150	09783	09*)	500
03206	1-50	150	10040	1-50	150
03291	1-50	150	10208	1-50	150
03470	1-50	150	10388	1-50	150
03763	1-50	200	10396	32*)	500
03912	1-50	200	10531	1-50	150
04134	38*)	500	10591	33*)	500
04221	1-50	150	10615	1-50	150
04470	1-50	200	10821	1-50	150
04515	1-50	200	10977	1-50	150
04875	08*)	3.000	11230	14*)	500
05002	36*)	500	11256	18*)	500
05593	49*)	1.000	11305	1-50	200
05745	1-50	200	11399	34*)	500
05949	1-50	150	11760	1-50	150
06181	1-50	200	12065	39*)	500

*) Астатнія 40 нумароў аблігацый гэтай серыі выйграць па 150 рублёў кожны.